

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
10 лістапада 2010 г. № 111

**Аб устанавленні ўзору заліковай кніжкі**

На падставе артыкула 29 Закона Рэспублікі Беларусь ад 11 ліпеня 2007 года «О высшем образовании» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Устанавіць:

1.1. узор бланка заліковай кніжкі згодна з дадаткам 1;

1.2. апісанне заліковай кніжкі згодна з дадаткам 2.

2. Вызначыць, што:

2.1. запаўненне бланка заліковай кніжкі ажыццяўляецца ад рукі на беларускай або рускай мове ў адпаведнасці з дадаткам 1, за выключэннем першай старонкі бланка.

Першая старонка бланка заліковай кніжкі выконваецца шляхам тэрмічнага пераносу папярэдне надрукаванай на прынтары інфармацыі ў лютэракавай выяве на спецыяльным пластыкавым пакрыцці з папяровай асновай (пасля тэрмічнага пераносу папяровая аснова выдаляецца), пры гэтым у верхнім левым вугле змяшчаецца выява таварнага знака (пры яго наяўнасці ў вышэйшай навучальнай установе), уверсе ўказваецца найменне дзяржаўнага органа, у падпарадкаванні якога знаходзіцца дзяржаўная вышэйшая навучальная ўстанова, найменне вышэйшай навучальнай установы, для прыватнай вышэйшай навучальнай установы – толькі найменне вышэйшай навучальнай установы, у ніжнім левым вугле змяшчаецца лічбавы фотаздымак студэнта;

у графе «Колькасць гадзін» па ўсіх вучэбных дысцыплінах, улічваючы курсавыя работы (праекты) і практыку, адзначаецца агульная колькасць гадзін згодна з вучэбным планам па спецыяльнасці;

у графе «Назва дысцыпліны» запісваюцца назвы вучэбных дысцыплін згодна з вучэбным планам па спецыяльнасці;

у графах «Адзнака: лічбаю (пропісцю)» і «Адзнака» па вучэбных дысцыплінах, курсавых работах (праектах), практыцы, дзяржаўных экзаменах згодна з 10-бальнай шкалай запісваюцца наступныя адзнакі: 10 (дзесяць), 9 (дзевяць), 8 (восем), 7 (сем), 6 (шэсць), 5 (пяць), 4 (чатыры), залічана; 10 (десять), 9 (девять), 8 (восемь), 7 (семь), 6 (шесть), 5 (пять), 4 (четыре), зачтено;

памылкі, дапушчаныя пры запаўненні заліковай кніжкі, павінны быць выпраўлены і завераны подпісамі асоб, якія іх выпраўлялі;

інфармацыя на ўнутраным баку вокладкі (левым) завяраецца подпісам адказнай асобы і пятачкай вышэйшай навучальнай установы (факультэта);

2.2. заліковыя кніжкі падлягаюць рэгістрацыі ў кнізе рэгістрацыі выдачы заліковых кніжак вышэйшай навучальнай установы (факультэта) з указаннем наступных дадзеных:

прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку студэнта;

нумара заліковай кніжкі;

даты залічэння;

факультэта;

даты выдачы заліковай кніжкі;

асабістага подпісу ўладальніка заліковай кніжкі;

2.3. нумар заліковай кніжкі пры навучанні студэнта ў рамках адной вышэйшай навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і студэнцкага білета студэнта;

2.4. заліковыя кніжкі, выдадзеныя да ўступлення ў сілу дадзенай пастановы, абавязковай замене на заліковыя кніжкі новага ўзору не падлягаюць.

3. Дазволіць вышэйшым навучальным установам у 2011 годзе выкарыстоўваць пры выдачы заліковых кніжак бланкі заліковых кніжак, якія ёсць у наяўнасці.

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

**Міністр**

**А.М.Радзькоў**

Дадатак 1  
да пастановы  
Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2010 № 111

### Узор бланка заліковай кніжкі

Унутраны бок вокладкі (левы) і старонка 1

Звесткі аб змене прозвішча, пераводзе на іншы факультэт або спецыяльнасць (дата і нумар загада)	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
Прарэктар па вучэбнай рабоце _____	_____
подпіс печатка ВНУ	ініцыялы, прозвішча
Дэкан факультэта _____	_____
подпіс	ініцыялы, прозвішча

<b>ЗАЛІКОВАЯ КНІЖКА №</b>	
Прозвішча	
Уласнае імя	
Імя па бацьку	
Факультэт	
Спецыяльнасць	
Форма атрымання адукацыі	
Дата залічэння	
Дата выдачы	
Асабісты подпіс студэнта	

1 семестр 20\_\_–20\_\_ навучальнага года

ПЕРШЫ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Дэкан

2

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

факультэта

пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

3

2 семестр 20 \_20\_ навучальнага года

ПЕРШЫ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Студэнт \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

4

КУРС \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

пераведзены на \_\_\_\_\_ курс

факультэта \_\_\_\_\_

пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

5

3 семестр 20\_\_–20\_\_ навучальнага года

ДРУГІ

## ЭКЗАМЭНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Дэкан

6

КУРС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

факультэта \_\_\_\_\_  
 пячатка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

7

4 семестр 20 \_\_-20\_\_ навучальнага года

ДРУГІ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Студэнт \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

8

КУРС \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы студэнта \_\_\_\_\_

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

пераведзены на \_\_\_\_\_ курс

факультэта \_\_\_\_\_

печатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

9

5 семестр 20\_\_–20\_\_ навучальнага года

ТРЭЦІ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Дэкан

10

КУРС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

факультэта \_\_\_\_\_

печатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

11



6 семестр 20 \_20\_ навучальнага года

ТРЭЦІ

## ЭКЗАМЭНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Студэнт \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

12

КУРС \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы студэнта \_\_\_\_\_

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

пераведзены на \_\_\_\_\_ курс

факультэта \_\_\_\_\_

пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

13

7 семестр 20\_\_–20\_\_ навучальнага года

ЧАЦВЁРТЫ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Дэкан

14

КУРС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

 факультэта \_\_\_\_\_  
 пячатка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

15

8 семестр 20 \_20\_ навучальнага года

ЧАЦВЁРТЫ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Студэнт \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

16

КУРС \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

пераведзены на \_\_\_\_\_ курс

факультэта \_\_\_\_\_

пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

17

9 семестр 20\_\_–20\_\_ навучальнага года

ПЯТЫ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Дэкан

18

КУРС \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы студэнта \_\_\_\_\_

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

 факультэта \_\_\_\_\_  
 пачатка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

19

10 семестр 20\_\_–20\_\_ навучальнага года

ПЯТЫ

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Студэнт \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

20

КУРС \_\_\_\_\_

прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

пераведзены на \_\_\_\_\_ курс

факультэта \_\_\_\_\_

пячатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

21

ЭКЗАМЕНЫ						
№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

Дэкан

22

\_\_\_\_\_ прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ						
№ п/п	Назва дысцыпліны	Колькасць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

факультэта \_\_\_\_\_

печатка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

23

ЭКЗАМЕНЫ						
№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

24

Дэкан

прозвішча, ініцыялы студэнта						
ЗАЛІКІ						
№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

факультэта \_\_\_\_\_  
печатка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

25

## ЭКЗАМЕНЫ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

26

Дэкан

\_\_\_\_\_ прозвішча, ініцыялы студэнта

## ЗАЛІКІ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

факультэта \_\_\_\_\_  
 пятачка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

27



## КУРСАВЫЯ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата абароны	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

28

Дэкан

---

 прозвішча, ініцыялы студэнта

## РАБОТЫ (ПРАЕКТЫ)

№ п/п	Назва дысцыпліны	Коль- касць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата абароны	Прозвішча выкладчыка	Подпіс выкладчыка

факультэта

---

печатка факультэта

подпіс

ініцыялы, прозвішча

29

ПРАКТЫКА

№ п/п	Назва практики	Курс/семестр	Месца практики

30

Дэкан

\_\_\_\_\_  
прозвішча, ініцыялы студэнта

Працягласць практыкі		Коль- касць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка – кіраўніка практыкі	Подпіс выкладчыка – кіраўніка практыкі
ад (дата)	да (дата)					

факультэта \_\_\_\_\_  
пятачка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

31

## ПРАКТЫКА

№ п/п	Назва практыкі	Курс/семестр	Месца практыкі

32

Дэкан

\_\_\_\_\_  
 прозвішча, ініцыялы студэнта

Працягласць практыкі		Коль- касць гадзін	Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Дата здачы	Прозвішча выкладчыка – кіраўніка практыкі	Подпіс выкладчыка – кіраўніка практыкі
ад (дата)	да (дата)					

факультэта \_\_\_\_\_  
 пячатка факультэта          подпіс          ініцыялы, прозвішча

33

ДЗЯРЖАЎНЫЯ

№ п/п	Назва дысцыпліны	Дата здачы

34

Дэкан

ЭКЗАМЕНЫ

\_\_\_\_\_  
 прозвішча, ініцыялы студэнта

Адзнака: лічбаю (пропісцю)	Подпісы членаў дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі

факультэта \_\_\_\_\_  
 пятатка факультэта      подпіс      ініцыялы, прозвішча

35

**ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА**

Тэма дыпломнай работы (праекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Прозвішча кіраўніка \_\_\_\_\_

Адзнака загадчыка кафедры аб допуску студэнта да абароны дыпломнай работы (праекта)

36

\_\_\_\_\_ прозвішча, ініцыялы студэнта

**(ПРАЕКТ)**

Дата абароны дыпломнай работы (праекта) \_\_\_\_\_

Адзнака дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Подпісы членаў дзяржаўнай  
экзаменацыйнай камісіі**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

37

**Пастанова дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпісы

**Старшыня** \_\_\_\_\_

**Члены** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(дата)

38

\_\_\_\_\_ выдадзены: дыплом

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

серыя \_\_\_\_\_ нумар \_\_\_\_\_ дата выдачы \_\_\_\_\_

**Дэкан факультэта** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпіс ініцыялы, прозвішча

Накіраваны на работу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дэкан факультэта** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпіс ініцыялы, прозвішча

39

Старонка 40 і ўнутраны бок вокладкі (правы)

1. Нумар заліковай кніжкі пры навучанні студэнта ў межах адной вышэйшай навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і студэнцкага білета студэнта.
2. Дапускаецца ўносіць інфармацыю ў заліковую кніжку на беларускай або рускай мовах.
3. Памылкі, дапушчаныя пры запаўненні заліковай кніжкі, павінны быць выпраўлены і завераны подпісамі асоб, якія іх выпраўлялі.
4. Інфармацыя на ўнутраным баку вокладкі (левым) завяраецца подпісам адказнай асобы і пячаткай вышэйшай навучальнай установы (факультэта).
5. Па ўсіх вучэбных дысцыплінах, улічваючы курсавыя работы (праекты) і практыку, адзначаецца агульная колькасць гадзін згодна з вучэбным планам.

6. Залікі, курсавыя работы (праекты) прымаюцца па меры іх выканання з указаннем фактычнай даты здачы заліку, курсавой работы (праекта) кожным студэнтам.

40

7. Па вучэбных дысцыплінах, курсавых работах (праектах), практыцы, дзяржаўных экзаменах згодна з 10-бальнай шкалай запісваюцца наступныя адзнакі: 10 (дзесяць), 9 (дзевяць), 8 (восем), 7 (сем), 6 (шэсць), 5 (пяць), 4 (чатыры), залічана; 10 (десять), 9 (девять), 8 (восемь), 7 (семь), 6 (шесть), 5 (пять), 4 (четыре), зачтено.

8. Адзнака па практыцы ўлічваецца пры падвядзенні вынікаў бягучай атэстацыі. Калі залік па практыцы праводзіцца пасля выдання загада аб прызначэнні студэнту стыпендыі, то атрыманая адзнака ўлічваецца ў выніках наступнай сесіі.

9. Перавод студэнта на наступны курс праводзіцца распараджэннем дэкана факультэта пасля таго, як ім здадзены ўсе прадугледжаныя вучэбным планам па спецыяльнасці ў мінулым навучальным годзе залікі, экзамены, курсавыя работы (праекты), практыкі.

10. Студэнт дапускаецца да здачы дзяржаўных экзаменаў і (або) абароны дыпломнай работы (праекта) пасля таго, як ім здадзены ўсе прадугледжаныя вучэбным планам па спецыяльнасці залікі, экзамены, курсавыя работы (праекты), практыкі.

Дадатак 2  
да пастановы  
Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2010 № 111

### Апісанне заліковай кніжкі

Заліковая кніжка ўяўляе сабой кніжку памерам 290 x 100 мм з мяккай вокладкай. На ўнутраны бок вокладкі наклеена папера, на якой чорным колерам нанесены формы і тэкст у адпаведнасці з зацверджаным узорам. Мяккая вокладка бланка заліковай кніжкі замацоўваецца ніткамі наскрозь (прастрочваецца па ўсёй даўжыні спінкі) з 10 лістамі паперы памерам 290 x 100 мм, на якіх чорным колерам нанесены формы і тэкст у адпаведнасці з зацверджаным узорам. Вонкавы бок вокладкі гатовага вырабу пакрываецца пераплётнай тканінай сіняга колеру (бумвініл, ледарын, калянкор і пад.) з надпісам пасярэдзіне белым колерам або цісненнем фольгай (серабром, золатам) слоў «ЗАЛІКОВАЯ КНІЖКА».